

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

Юридический факультет

**Кафедра финансового права и правового регулирования
хозяйственной деятельности**

**Чернявский
Александр Александрович**

Упрощённая система налогообложения

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
доцент
Д.П. Александров

Минск, 2014

Реферат

Тема дипломной работы – «Упрощённая система налогообложения».

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, семи разделов, заключения и списка использованных источников. При написании использовалось 49 наименований литературы. Объём работы составляет 71 страницу.

Перечень ключевых слов: *налог, налогообложение, субъект, объект, налоговая база, налоговая ставка.*

Объект исследования - нормы налогового законодательства Республики Беларусь, регулирующие особенности применения упрощённой системы налогообложения в Республике Беларусь.

Методы исследования: сравнительно-правовой, индукции и дедукции, синтеза, логических обобщений.

Цель работы - исследовать понятие и сущность особых (специальных) режимов налогообложения в рамках зарубежных стран, исследовать особенности и порядок перехода на упрощённую систему налогообложения, подчеркнуть достоинства и недостатки упрощённой системы налогообложения в Республике Беларусь и зарубежных странах, выявить и охарактеризовать плательщиков налога при упрощённой системе налогообложения в Республике Беларусь, определить объект налогообложения и налоговую базу налога при упрощённой системе налогообложения в Республике Беларусь, исследовать налоговый (отчётный) период, порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций (расчётов) и уплаты налога при упрощённой системе налогообложения в Республике Беларусь, охарактеризовать учёт и отчётность при применении упрощённой системы налогообложения в Республике Беларусь.

Полученные результаты и новизна: в работе досконально исследована теоретическая и практическая значимость вопросов, связанных с нормативно-правовым регулированием упрощённой системы налогообложения в Республике Беларусь.

Рекомендации по внедрению: предложение совершенствования координации налоговой политики в государстве с целью создания и оптимизации стимулов для субъектов малого предпринимательства.

Результаты данной работы являются достоверными и принадлежат лично автору.

Рэферат

Тэма дыпломнай работы - «Спрошчаная сістэма падаткаабкладання».

Дыпломная работа складаецца з ўвядзення, трох глаў, сямі раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. Пры напісанні выкарыстоўвалася 49 найменаванняў літаратуры. Аб'ём работы складае 71 старонку.

Пералік ключавых слоў: *падатак, падаткаабкладанне, суб'ект, аб'ект, падатковая база, падатковая стаўка.*

Аб'ект даследавання - нормы падатковага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць асаблівасці прымянення спрошчанай сістэмы падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь.

Метады даследавання: параўнальна-прававы, індукцыі і дэдукцыі, сінтэзу, лагічных абагульненняў.

Мэта работы - даследаваць паняцце і сутнасць асаблівых (спецыяльных) рэжымаў падаткаабкладання ў рамках замежных краін, даследаваць асаблівасці і парадак пераходу на спрошчаную сістэму падаткаабкладання, падкрэсліць вартасці і недахопы спрошчанай сістэмы падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь і замежных краінах, выявіць і ахарактарызаваць плацельшчыкаў падатку пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь, вызначыць аб'ект падаткаабкладання і падатковую базу падатку пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь, даследаваць падатковы (справаздачны) перыяд, парадак вылічэння, тэрміны прадстаўлення падатковых дэкларацый (разлікаў) і выплаты падатку пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь, ахарактарызаваць ўлік і праваздачнасць пры прымяненні спрошчанай сістэмы падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь.

Атрыманыя вынікі і навізна : у рабоце дасканалы даследаваны тэарэтычная і практычная значнасць пытанняў, звязаных з нарматыўна-прававым рэгуляваннем спрошчанай сістэмы падаткаабкладання ў Рэспубліке Беларусь.

Рэкамендацыі па ўкараненню: прапанова ўдасканалення каардынацыі падатковай палітыкі ў дзяржаве з мэтай стварэння і аптымізацыі стымулаў для суб'ектаў малога прадпрыемства.

Вынікі гэтай працы з'яўляюцца дакладнымі і належаць асабіста аўтару.